

Першыя помнікі новай беларускай літаратуры

II. „Тарас на Парнасе“

Гэтая паэма па сваёй ідэалагічнай накіраванасці і мастацкіх прыёмах блізка стаіцу да «Энеіды навыварата», да парадыжна-травестыйных твораў наогул. Аднак, «Тарас на Парнасе» адрозніваецца ад «Энеіды навыварата» арыгінальнасцю сюжета і хараством паветычнага майстэрства.

Дакладна невядома, хто і калі напісаў гэты твор. Аўтарства яго праф. Доўнар-Запольскі прыпісвае Дуніну-Марцынкевічу. Ёсьць думка (Е. Раманава), што яго напісалі студэнты Горы-Горацкага інстытута. Аднак, усё гэта толькі меркаванні і здагадкі. Адно з'яўляеца бяспрэчным, што ён напісан адукаваным аўтарам, перадавым чалавекам свайго часу, які добра ведаў светную літаратуру, таленавітым паэтам, які сімпатызываў перадавым пісьменнікам рускай і польскай літаратуры — Пушкіну, Лермонтаву, Гогалю, Міцкевічу, Каханоўскому. Аб гэтым сведчаць радкі паэмы, у якіх з павагай гаворыцца аб вялікіх пісьменніках-класіках:

Во, нешта разам зашумела,
Народ раздаўся на канцы;
І, якбы птушкі праляцелі
Чатыры добрых малайцы.
Народ—то быў усё не такоўскі;
Міцкевіч, Пушкін, Каханоўскі
І Гоголь шпарка калі нас
Прайшлі, як павы, на Парнас.

У паэме ёсьць строфы, у якіх паказваецца руская літаратурная рэчаіснасць 30-х і 40-х гадоў XIX стагоддзя. З гэтых строфай можна даведацца аб часе напісання паэмы і аб антыпатыях аўтара да рэдактара «Северной Пчелы» пісьменніка Ф. Булгарына, які выступаў з фельетонамі супроць Пушкіна і Гогаля ў 1836 і 1842 гадах. Аўтар паэмы, відаць, ведаў аб гэтих выступленнях Ф. Булгарына супроць вялікіх рускіх пісьменнікаў, бо ён пісаў, высмеиваючы рэдактара «Северной Пчелы»:

Усе з сабой цягаюць книжкі,
Аж з іншых пот ручком плюшчыць,
Друг дружкы выціскаюць кішкі,
Аж нехта прамеж іх крычыць:
«Памалу, братцы! Не душыце
Мой фельетон вы і «Пчелу»,
Мянеч-ж самога вы пусціце
І не дэлжыце за палу!»
А не дым, да души, у газенце
Я вас абраю на ўвесь свет,
Як Гоголь ў прошлым лесе—
Я-ж сам рэдактар ўсіх газет.

Калі ўзяць пад увагу радкі «Я вас абраю на ўвесь свет, як Гоголя ў прошлым лесе», (а Булгарын лаяў Гоголя ў 1836 і 1842 г.г.), дык можна сцвярджаць больш-менш дакладна — паэма была напісана ў 1837 або ў 1843 гадах.

Для высвятlenня ідэалагічнай асновы паэмы варта падкрэсліць, што Булгарын, як ненавісны, відаць, аўтару пісьменнік, і сябра Булгарына — Грэч, які напісаў граматыку для семінарый, злосна высмейваюцца ў «Тарасе на Парнасе».

Гляджу сабе — аж гэта сівы,
Кароткі, тоўсты, як кабан,
Плюгавы, дужа неікрасівы,
Крычыць, як ашаледы, пан.
Нясе вялікі меж пан гэты,
Паўным-лаўносенькім набіты,
Усё там книжкі ды газеты,
Ну, як каробачнік які.
Таварыши поплыч з ім ідзе
І несці книжкі пасабляе,
А сам граматыку нясе,
Што ў семінарях абучаюць.

Паэма «Тарас на Парнасе» доўгі час распаўсюджвалася ў рукапісах і вуснай перадачы, і таму зрабілася фальклорным творам. Многія ведалі яе напамяць. Толькі ў 1889 годзе яна была надрукавана ў газеце «Мінскі лісток», а затым у 1890 годзе ў «Смоленскім вестніке». Пасля паэма выходзіла ў шматлікіх асобных выданнях.

Па сваёй кампазіцыі і сюжету паэма «Тарас на Парнасе» вельмі прыгожы твор. У цэнтры апавядання — рэальный вобраз беларускага селяніна-палаюшчыка Тараса. Ва ўступнай частцы паэмы даеца аўтарская характарыстыка Тараса, які служыць у пана. Ён з'яўляеца чалавекам добрасумленным, чэсным, працавітым, рухавым. За гэта яго любяць пан і пані.

Ці знаў яго, братцы, з вас Тараса,
У палаюшчыках што быў?
На Пущавічы, у Пана
Ен там ля лазні блізка жыў.
Што-ж? Чалавек ён быў рахманы,
Гарылкі ў губы ён не браў.
За тое-ж ў ласцы быў у пана—
Яго, пан дужа шанаваў.
Любіла то-ж Тараса й пані—
І войт пі разу не збрахав.
За тое-ж ён балота з рапні
Да цёмнай ночы пілімаваў.

І вось, аднойчы, Тарас, устаўши «нешта дужа рана», пайшоў у свой звычайні абход пансага лесу. Тут яму «у пушчы па-

між мхом» сталася прыгода, ён убачыў мядзведя, які ішоў праста на яго. Палісоўчык пачаў стряляць, але стрэльба не падала. Тарас спужаўся, ускочыў на зломаную лясіну, паслізуўся і старчаком падзеў у нейкую яму.

Лящеў пі доўга я ці мала,
Таго чым не ўзмлю.
Але ўжо ладна рассвітала,
Як я зваліўся на ўзмлю.

З зямлі Тарас устаў, ачысціўся ад гразі, «дастаў з табакай рагавень, напіхаў цяртухай», закурыў, закінуў за плечы стрэльбу і стаў глядзець па баках, захапляючыся навакольнай прыродай:

А—воні мне! як там пригожа!
Ну, быццам хто намалываў!
Цырвона красю, мак і рожы,—
Ну, як сукенку хто паслаў.
І птушка ёсць там, дужка стройна
Плюшча, палеша за саптуба!

Пастаяўшы некаторы час, любуючыся харством прыроды, Тарас убачыў нейкага круглатварага хлапчыну, кудравага, як барана, з лукам за плячымі. У хлапчына Тарас спытаў, куды ідзе гэта дарога. Хлапчына адказаў Тарасу, што дарога гэта з таго света, ідзе праста на Парнас. Крыху падумаўшы, «што за шайтан Парнас такі», Тарас пайшоў «проста тэй дарогай, узяўшы ў руکі добры кій».

Прайшоў зеркт дзеўца той дарогай,
Аж бату я—тара стаіць;
Пад тэй гарой пароду многа,
Як бы фірмаш які жыць.
Прыйшоў я бліжай, што за леха:
Народ не прости, усё пани.
Хто дужка шпарка, хто пашку,
Усе лезуць на гару лыны.

Людзі, якія лезуць на гару Парнас, прагнены, яны «гатоў адзін другога з'есць», з іх «кожны морду ўперад суець, каб першым на гару узлезць». У гэтай грамадзе знаходзіцца і рэдактар «Северной Пчелы», пісьменнік Булгарын, які лаецца і крычыць, «як ашалелы пан». Тут і яго наплечнік Грэч. Яны таксама штурхаюцца і імкнуща першымі ўзлезці на гару. Пушкін, Лермантаў, Міцкевіч, Гоголь, Жукоўскі праходзяць на Парнас пры асаблівай павазе з боку народа. Тарас сярод людзей «штурхаўся і ціснуўся, што ёсць пары» і праbraўся на гэтую гару.

На гары Тарас убачыў не парнасскую, а зусім звычайную абстаноўку: «панскі двор», кругом якога тын яловы. А на дварэ тым свіні ходзяць,—

Сабакі, козы, бараны.—
Знаць і багі хадзяцьства водзяць,
Калі дзяржаць свіні яны.
На гроши ў трохкі тут тулоўцы
Парнаскі хлопцы-дзяцюкі.
А хто жалейкі з іх не маець,
Той лупіць толькі на шчаўкі.

І калі Тарас увайшоў да багоў у хату, то здзівіўся: «як у казарме тут салдатаў— багоў няможна пашчытаць». І кожны бог заняты сваёй справай: «Хто курыць піпку, хто смеяцца», а хто співае песні, «шаўцы на лаўцы шыоць багіням хадакі», «багіні-ж у начоўках миюць багам кашулі і парткі». Сатурн, размачыўшы лыкі, падплятае лапці; Нептун «чыніць сеци і восці садзіць на шасты», Марс з Геркулесам б'юцца, «пачышаючы старога Зеўса»; Зеўс мяжыць на печы, паклаўшы ў галаву сермягу і «нешта ў барадзе шукае»; Венера, як багіня харства, наводзіць свой туалет: «маслам мажыць валасты, ды нечым белым твар свой беліць»; «Амур-жа з дзеўкамі жартуе», іграе на гусялях, пляе песні. Калі настаў час абеду, дык «затраслася ўся гара: Зеўс на печы зварухнуўся, зяйнуў і дужа пачягнуўся і кажа: «есці ўжо пары». Багіня Геба рыхтует стол, налівае ў чаркі гарэлкі, прыносіць «букатку хлеба» і багі садзяцца абедаць.

Во, з ўсяго сабралісь чеба,
Як тараканы юлят хлеба,
Багі паселі ўкруг стала.
Стравы смачны з печы Геба
Насіць да столу пачала.

Стравы былі чыста сялянска-беларускія:

Наперш дала яна капусту,
Тады са шкваркімі кулемі,
На малаце круценю густу
Дае уволю, толькі еж.
І з пастаялкай жур сподабыні,
А з кашы сала аж шыколо,
Ды і гусіціны пражонай
Уволю ўсім багам было.
Як прымяслі на стст каўбасы,
Бліні аўсіны ў рэшанце,
Аж слікі пашыкі ў Тараса
І забурчэла ў жывана.

Багі зусім на сялянскі манер абедаюць, п'юць гарэлку, наліваючы «з насадкі ў чаркі», падвыпіўшы, запіваюць песні. Прыйчым, Бах (Бахус—бог віна) «спеў такі прыпейкі, што аж не можна гаварыць, аж засароміліся дзеўкі, так стаў ён брыдка развадзіць».

А Зеўс тымчасам насяцібаўся,
Што посам чуць зямлю не рыў,—
Ен вочы плюшчыў і ківаўся
Ды быццам нешта гаварыў.

Падвыпіўшы, багі і багіні ўсталі з-за сталоў, як усё паелі, папілі, пачалі іграць на дудцы і некаторыя з іх скакаць:

Узлішы хустачку, Венера
Пайшла мяцеліцу скакаць,
Прыгожа, стройна цераз меру,
Піром не можна атісаць.
Чырвона, тоўста, круглаліца
І вочы, як па жаласе;
Як жар гарыць ў яе спадніца,
Істужка ўпілещена ў касе.

Амур, яшчэ «хапіўшы кілішак гарэлкі»,
весялей пачаў іграць на жалейцы і пеций
песні; «Нейгун з прыгожанькай наядай
пайшоў ў прысядку казака»; «Юпітэр з Ве-
стай пусціўся ў пляс, як-бы жаніх перад
нявестай»; а «Марс у новых ботах», «з нім
фамі скакаў да поту, гуляў у жмуркі і ша-
леў».

І кожны бот так расплюсаўся,
Што аж не можна ўдзяржаць,
А хто гарэлкі насяцібаўся,
Тато пад лаўку клалі спаць.

За ўсім гэтым Тарас назіраў, але «як
зайграў дудар плясуху, нік Тарас наш не
ўцярпеў, і з лавы ён, што меўшы духу,
скакаць на хату паляцеў»:

Як стаў прыступаць аточкам,
Аж рот разявілі багі:
То ён прысвісне, то прыточне,
То шпарка пойдзе ў кругі.

Юпітэр глядзеў і дзівіўся скокам Тараса,
але ў канцы перапыніў, спытаўши: хто ён
такі? Тарас адказаў, што ён палясоўшык,
што ён рана выйшаў са двара, сюды пры-
шоў «да паўдня ящэ» і што яму «дужа
захацелася есці». Зеўс зараз-жа кінуў Гебе, тая наліла ў міску крупені і разам
з ладным акрайцам хлеба падала Тарасу.
Паёўшы ўдосталь крупені, Тарас падзяка-
ваў багоў, прывязаў кашэль за плечы, «са-
браўся ўжо ісці дамоў». Але тут яго пад-
хапілі зефіры (лёгкія вітры): хто за руку,
хто за пояс — і панеслі цераз Парнас да-
моў:

Няслі на скрынцах, быццам вецер.
І праста прыняслі ў наш лес.
Гляджу я: «Мусіць ужо вечар,
Бо маладзік на жеба ўзлез...»

З сюжета паэмы «Тарас на Парнасе» ві-
даць, што гэта гумарыстычна-сатырычны,

высока мастацкі твор. Асноўная ідэя яго —
крытыка прынцыпаў эстэтыкі дваранскага
класіцызма і свярдзянне эстэтычных
принцыпаў реалізма і народнасці ў паэзіі.
У вобразах грэчаскай і рымскай міфалогіі,
уведзеных у паэму, высмеіваюча эстэ-
тычныя прынцыпы дваранскага класіцыз-
ма. Вобраз Тараса, чалавека з народа,
супроцьстаўляеца багам, займае цэнт-
ральнае месца ў творы.

Тарас — жывы чалавек, выразны тып
беларускага селяніна. Гэта — першы рэалі-
стычны вобраз у новай беларускай літара-
туры. Ён стварае нацыянальны каларыт
паэмы. У ім можна бачыць такія нацыя-
нальныя рысы характара народа, як пра-
цавітасць, чеснасць, дасцінасць, настойлі-
васць, аптымізм. Душой паэмы з'яўляеца
народны гумар і сатыра. Усе міфалагічныя
вобразы пададзены, як мы бачым, у ясным
святле гумара, які пераходзіць часам у са-
тыру. Вельмі смешна выглядаючы міфала-
гічныя багі, якія трапілі ў тыповыя абста-
віны народнага, сялянскага быту.

Форма апавядання (аўтар апавядвае вус-
намі самога Тараса) дае магчымасць увя-
дзення ў паэму каларытнай народнай лек-
сікі. Мова паэмы чиста народная, прыго-
жая, з асаблівасцямі дыялекта Магілеў-
шчыны. Верш паэмы лёгкі, дынамічны,
прыгожы, вытрыманы у сілаба-танічнай
сістэме чатырохстопнага ямба, які род-
ніца з харастром і мілагучнасцю пушкін-
скага верша.

Усё гэта сведчыць аб вялікім гісторыка-
літаратурным значэнні «Тараса на Парнасе»
у развіцці новай беларускай паэзіі. Паэ-
мамі «Энеіда навыварат» і «Тарас на Пар-
насе» былі пакладзены асновы крэтычнага
реалізма і народнасці ў беларускай літа-
ратуры.

